

Як не трэба перавозіць на даху Ондулін легкавога аўтамабіля



Купляючы Дахавыя матэрыялы для рамонту даху, неабходна паклапаціцца аб тым, каб іх дастаўка да месца будаўніцтва прайшла паспяхова. Нават на легкавым аўтамабілі можна бяспечна перавезці дахавыя лісты Ондулін. Але, на жаль, не ўсе аўтамабілісты ведаюць правілы перавозкі грузаў на аўтамабілі.

Нельга перавозіць лісты ондулін на даху або ў багажніку без дадатковай фіксацыі. У адваротным выпадку яны могуць зляцець падчас руху і стварыць перашкоды на дарозе або стаць прычынай ДТЗ.

Таму вельмі важна выконваць некалькі простых правіл для бяспечнай перавозкі:

1. Даўжыня кузава аўтамабіля павінна быць большая або роўная даўжыні дахавых лістоў Андуліна. У адваротным выпадку матэрыял будзе выступаць за межы аўтамабіля, што створыць дадатковыя рызыкі на дарозе.
2. Паверхня для перавозкі Андуліна павінна быць роўнай (няхай гэта будзе дах ці кузаў) – гэта не дазволіць грузу ссоўвацца падчас руху. Перавозіць Андулін на спусцістым даху катэгарычна нельга.
3. Для перавозкі на вонкавым багажніку неабходна трывала замацаваць лісты Андуліна як уздоўж восі аўтамабіля, так і папярочна яе. Рэкамендуецца выкарыстоўваць трывалыя цяжкія рамяні, якія не аслабнуць у шляхі.
4. У абавязковым парадку трэба выконваць хуткасны рэжым. Бяспечная перавозка Андуліна ў багажніку, усталяваным на даху аўтамабіля, магчымая толькі пры хуткасці руху не вышэй 60 км/г.
5. Каб пазбегнуць саслізгвання лістоў, вядзіце машыну плаўна, без рэзкіх рухаў. Рыўкі на паваротах або рэзкія тармажэнні могуць зрушыць Андулін, ствараючы аварыйную сітуацыю.

У заключэнне варта памятаць: беражлівыя адносіны да матэрыялу пры перавозцы - заклад паспяховага рамонту і доўгай службы даху. Правільная фіксацыя і ацуратнае абыходжанне з Андулінам дапамогуць пазбегнуць непрыемнасцяў на дарозе і захаваць якасць пакрыцця да самага моманту мантажу. Прытрымліваючыся простым правілам, вы абароніце свой груз і забяспечыце бяспеку сабе і іншым удзельнікам руху.